

разъбіраецца ў вар'яцім перадыбарным танцы вакол яго беднае фігуры.

Звестаўшыся з вялікай і жыдоўскай буржуазіяй, быўшыя паслы Рагуля ды Ярэміч на прыдчуцу з "руска-беларускім" б. сенатаром В. Багдановічам, пруца на выбары под № 18 у "Білку Нацыянальных Мезяшасцяў" Польшчы. Ідеалы гэтых дабрадзеў чыста мандатныя: адкімце ад іх права засядаць на пасольскіх да сенатарскіх фотелях, і вы гэтых "пазячоў" у радах беларускіх працоўных масаў на ўбачыце, таму што Рагуля ўжо і ціпер на перадыбарных вечах расейцаў (як гэта было ў Пінску) хваліца, што ён так сабе—ня то русы, ня то беларус; Багдановіч борацца за расейскасць праваслаўнае царквы—гэтага спрятнага калісі інструменту русифікаціі беларусаў у руках быўшых царскіх сатрапаў. Ярэміч на службу ў Віленскай Телефоннай Станцыі вярнуўся як можа, а на тэлеграфных стаўпах, падле сваёй спэцыяльнай мітэрзі, палезыці на хоча. Дробязь, якая гуртуеца калі іх, кормячы іхнім "дзеячоўкамі" падачкамі, у рахубу віходзіць на можа: абсалютная безработнасць, вакансія інтелігэнцыі заганяе яе на вест і ў гэткі, з пазваленіем сказана, "арганізаціі", якія ўмее скамінаваць на пеўны сезон які-небудзь прайдзісвет Польшчы або акцыі вураднік Умястоўскі.

Задача гэтых панкоў простая: разъбіць беларускую сялянскую-работніцкую працоўную еднасць і аслабіць яе рапчуас значэнне ў выбарах.

Але мы пішура верым і ведаем, што кожная сяядомая працоўная адзінка даўно разумее, як гэтая панкі ласі на спэкуля-

цию на нашай сялянскай цемнаце, як верым і ведаем, што хоць сялянства наша яшчэ і доўшыць пёмае, але ж я дурное.

Салідарнае ў сваіх працоўных інтаресах яно пакажа ўсім палітычным спэкулянтам іх запраўднае месца і сваім магутным голасам скажа:

— Годзі ўжо калі нас рыпацца рознымі ваком у авечал скуры. Хай сабе Ярэміч займаецца калі тэлефону, Рагуля сцвігабі аб "могучем рускім языке". Багдановіч аб ўсі-расейскай праца-лаўтай царкве, а Паўлюкевіч пільгуюцца сваім лёгтам, пакуль забаўляцца ў яго яму пазволенію. У мястоўскому, ведама ж, застаецца акцыя, які ён гэтак не падумаўшы год таму назад пакінуў.

Аб гэтым кожнаму нашаму сяляніну і кожнаму работніку, як і кожнаму працоўніку інталігенту, пары ўжо сур'ёзна падумаша, каб не памыліцца, каб не падаць голас за розных прыблудаў беларускага працоўнага руху.

Бо Рагулі, Багдановіч і Ярэміч нічога не наўчыліся з пяці гадоў працтваўніцтва ў Польскіх Законадаўчых Палатах, калі на лічыцца іхнага спрятнага тварыца "беларускі" палітычныя крамкі дзеля свае ўласнае карысці, дзеля свае пустое кар'еры, на якую пагнаўся раптоўна і вядомы "хірург" беларускія мовы Янка Станкевіч, апрануўшыся за час выбараў у тогу абаронцы "Сялянства і Работніцтва".

Малазімельнікі.

Ад Рэдакцыі: Падаём гэтае пісьмо, як голас сялянства, якое, як відна, вельмі добре разъбіраецца ў сучаснай сітуацыі.

Палітычная хроніка.

Заграніцай.

Новая збліжэнне Літвы з Нямеччынай.

Перад расічанцем пераговору з Польшчай, якія Літва знарок адпрыгівае на дзяньшы час, Вальдэмірас паехаў у Берлін, дзе быў прынты аслабіць ўрачыста да прызначы, і падсаціці цэлы рад важных умоваў з нямечкім урадам. Галаўнейшай з іх зьяўляецца—Трактат т. зван. арбітражавы, ці—аб палібоўных судоў—да разбору ўсялікіх споруў між адбодвумі краімі. Трактат мае характар вельмі прыязнага хада запраўднага саюзнага трактату між Літвой і Нямеччынай быдзіць яшчэ не заключана. Літоўскія газеты пісалі, быццам Нямеччына дала ці аблана Літве і вельмі значную пазыку, што сці навет да 150 мільёнаў марак!

Вызрашаны, здаецца, усе спорныя спраўы, а перадусім даканана паразуменіе ў Кляйпэдзе.

Вальдэмірас і яго прэса вельмі здавалены падарожай у Берлін.

Нямечкія прэсы—таксама здавалена, не здавалена толькі вост—польская... Трэба ўспомніць, што польскі ўрад запрапанаваў літоўскому толькі што расічанец урэшце ператаворы, прадбачаныя рэзольюціяй Рады Літіі Нацыянальной, прапануючы—канец студня. А літоўскі прэм'ер, выкруціўшыся палімічнай нотай, як раз на гэты час паехаў на ператаворы—толькі—ня з Польшчай, а з Нямеччынай...

А тэлеграма "Кур. Варш." 4 лютага кажа, што ў Маскве ўжо рыхтуюцца да прыезду туды літоўскага прэм'ера—ішчэ перад расічанцем пераговору з Польшчай.

Сэнсацийныя заявы — ў справе сіасавання акупацыі.

Нядайна павадыр французскіх урадавых сацыялісту (правіца) Поль Бонкур заявіў, што Францыя згодніца скасаваць стаўшую ўжо ўжыняючай ды недарчай ды асцяжнай акупацыю нямечкай зямлі,—тэй самай Нямеччыны, якай, як роўнае, уваходзіць ува ўсе міжнародныя арганізаціі, ды якую ўсе дзяршага кіраўніцтва ў прызы.

Беларускі нацыянальны рух, песьня з'явізаны з імкненнямі працоўных гушчаў (сяляні і рабочы) да сялянства і волі, у апешні час набірае ўсё большай і большай сілы. Кіевідомасць ужо зайшла ў самыя глухія нуткі южнай Башкіршчыны. Гэты рух вімагае пеўных, ўсё большіх арганізаційных форм, адказаваючых яго вазе і сіле. Аднак яго рост спыняеца варожымі для яго сіламі. Бачучы, што беснісіяднія сімінінне і тамаванне роуты беларускай нацыянальной і сацыяльной сіядыні не дасягаюць меты, а наадварот родзяць яшчэ большы адпор—гэты варожы сілы выбіраюць іншыя способы змагання. Панаваны розныя пефідуль культуры і арганізаціі, як "Прафспарт", "Культура" і інш., якія драбязгаваць сябе ўсіх метаў, зварочваннем увагі на

жавы заклікаюць да аслабівай ролі ў справе адбудовы сівіт—палітычнай; гаспадарчай ды ўсялікай іншай. Але—толькі за гэта Нямеччына павінна дасці Францыі—новыя гарантыв. Пасыль гэтага газеты данясілі, што сам Брыян—на апошнім візіце ў яго нямечкага пасла—даў яму да зразуменія, што пасыль новых выбараў—справа канчатынага скасавання акупацыі можа стаць на чаргу дні...

У апошніх сівіт вялікай прамове ў Нямечкім парламанце мін. Штрэзмана добра адказаў на гэтых французскіх зяўлі.

Нямечкі міністар зяўліў, што Нямеччына ўже дала Францыі—у Лікарно—усе патребныя Францыі гарантвыя пятыкальнасці яе граніцаў, і—ніякіх іншых гарантвыя Нямеччына дасці на мае замеру ды—ня можа. Нямеччына не будзе больш няосьці ніякіх ахвяраваў—на карысць Францыі—дзеля разайшага скасавання акупацыі. Высоўваныя падобных дамаганняў з боку Францыі—толькі абясцініваюць кампраміт падпісанія...

Побач з тым Штрэзман робіць замід і Англіі, якай—ня глядзючы на урачыстое абліччынне, дане нямечкому міністру самім Чэмберленам, як можа ці на хоча, досьць знягічніча націснуць на Францыю—у справе скасавання акупацыі... Саюзныя дзяржавы, казаў Штрэзман, зламалі дадаене імі ў Лікарно Нямеччына слова і на стрымліві абліччынке да кампраміту падпісанія...

Нямеччына сінія—требуе звальненія сівай зямлі ад чужаземных войскаў—бо ж гэта стварае паважную перашкоду да паразуменія,

Требаваныя гэтых "дадатковых гарантываў" за акупацыю—аслабіві не на мейсці ў сучасны момант, калі ўсе партыі—цэлы народ на Нямеччыне—жадаюць пішырага піарозуменія з Францыяй. Прамова Штрэзмана склікала ў парламанце—агульныя вокляіскі з боку амаль як ўсіх партый.

У справе ўзнайомлення стасункаў з Англіяй.

Радавы ўрад, якія імкненія да ўзнайомлення добрых стасункаў з Англіяй.

Пасыль апошніяга спакіманія Літвінава

речы, далёкія ад запраўднага беларускага жыцця—заяўляюць запраўдную сутнасць сівіті і культуры, адпікаючы ўзага широкіх колаў беларускага народу ад іх запраўдных метаў і імкненіяў. Беларускі народ мусіць спадзівацца на свае ўласныя сілы, дамагаючыся адначасна таго, што яму належыць на праву, як самабытнаму народу.

Агульны Зьезд Т-ва Беларускіх Шкóл, маючы на ўвазе ўзгадаваныя асьвежэнія, сіядомы грамадзян, якія б моглі адступіць сучасніці і ўзяць на свае плечы будучыню цэлага народу і пасколкі асьвежэніту гэтую ўсім здабыць як можна праз школу, бо школаў беларускіх амаль што няма, прапануе Т-ву Белар. Шкóлы выкарыстаць усе магчымыя способы ўзгадавання грамадзян піа-з-школай. Папярэдні год быў годом працоўнага пераважнага асьвежэнія, наступні ж год у галіне пазашкольнай асьвежэніі мусіць быць годам сістэматичнага піа-з-школай.

Дзеля гэтага Агульны Зьезд Т-ва Бел. Шк.

уважае за патребнасць:

1) Узложыць і выдаць праграму працы ўсіх установ Т-ва Беларускіх Шкóл: Гурткоў, Народных Дамоў, бібліятэк чытальняў і даручыць выкананыне гэтага задання Галоўнай Управе.

2) Арганізоўваць і будаваць Народныя Дамы ў буйных цэнтрах, якія-б сталі культурна-асветнымі асяродкамі.

3) Арганізоўваць бібліятэкі—чытальни па магчымасці большага разьмеру, дзеячы чаго для ўзімкнення распілівацца суседнім Гуртком.

4) Арганізоўваць сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

5) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

6) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

7) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

8) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

9) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

10) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

11) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

12) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

13) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

14) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

15) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

16) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

17) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

18) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

19) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

20) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

21) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

22) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

23) Арганізоўваць і піа-з-школай сіасаванія піа-з-школай і асцяжнай сіядыні.

24) Арганізо

американской Унії" (аб'яднаньне) ўсіх дзяржаваў афедыўных Амерык—Паўночной і Паўднёвай (і „Сірэдняй"), разглядалася пэўне ж не бяз згоды Канадскага юраду, пытанне ад далучальні Канады да складу гэтай „Усеамерыканскай Унії"...

Канфэрэнцыя пастановіла — што, калі-б Канада стварыла сваю пасольскую плядоукі ў некалькіх дзяржавах Паўднёвай Амерыкі, як гэта зрабіла ўжо ў Злучаных Штатах Паўночной, тады Канада была бы призначана дзяржавай, якая вядзе сваю ўласную загранічную палітыку. А тады бы было абфіцыяльна запрапанованы — уваўцы ў склад Уніі, як амерыканскай незалежнай дзяржаве. Канфэрэнцыя Амерыкан. Штатаў з Англіяй на ўсіх палетках сусветнай палітыкі яшчэ толькі распачалася, а Брытанскай Імперыі ўжо пачынала сама сабой распадацца.

Ваенная актыўнасць Амерыкі ўсьціж расце.

31-га студзеня амерыканскі ваенны міністар прадставіў парламенту бюджет ваеннае міністэрства, у якім выдаткі на армію прадбачаны ў суме — 399 мільёнаў дзялдраў 3-іх—25 міл. прызначана на паветраны флот, 33 міл. — на абарону берагоў. Новы бюджет на 3 міл. 654 тыс. больш папярэдняга.

„Прыязныя стасункі” — англо-французскія.

Цікаўная справа раскрылася толькі што ў Лендане — у лоне міністэрства шляхотнага прызначыла Францыя Чэмберлену.

Раскрылася, што — у той час, калі Пуанкарэ робіў геральдичную выслікі, ратуючы французскую валюту, нараджуючы фінансы краю, малады „дыхальца” міністэрства прызначыла Францыя Чэмберлену.

У справе гэтай спекуляцыі, да якой па-нине дыплёматы мелі, відаць, асаўліва выгад-

ныя варункі — па за канкурэнцыяй — аказалися замешанымі аж 11 урадоўцаў міністэрства п. Чэмберлену.

На жаль — справа раскрылася. — Дык прайдзеца п. міністру звольняць неасцярожных спекулянтаў...

Бурныя сцэны ў венскім парламанце.

Канец мінулага месяца адзначыўся страшнай бурнымі сцэнамі — лаякамі да драмамі ў венскім парламанце — паміж сацыялістамі і демакратамі і пасламі „сляянскага саюзу”.

Як ведама, месцы ў сучаснай Аўстріі

амаль не цалком здабыты работнікамі сацыялістамі, якія маюць цалком у сваіх руках містэвія самаўрады, пачынаючы — з сталічнага. Але вёска ды найбольш глухая праўніцы — цалком у руках хрысціянскай демократіі — побач з больш праекцыяльнымі „сляянскімі” угрупаваннямі.

На гэтым антагонізме паміж местам і вёскай будзе сваю ўладу таго званы „хрысціянскі сацыялізм”, на чале якога стаіць вельмі спрятны ксендз Эзіпэль — галава сучаснага ўраду.

Дзеля такога налажэння реччу — кожная справа ў парламанце, дзе работнікі маюць меншасць, выклікае — у разе несправядлівага трактавання іх інтаресаў — вельмі бурныя працэсты, часта пераходзячы у абстракцыю, а навет, які здарылася нядзяйна, у — бойку. Прэм'ер Эзіпэль „эрбіць усё, што можа”, каб залагодзіць канфлікт... Толькі вось, — больш цягне заўсёдъ — у бок праекцыяльных „сляянскіх” груп, кіраваных пераважна такімі-ж ксендзамі, як бы сам...

Збраенны італьянскага фашызму.

Італьянскі ўрад стварыў новыя значныя аддзеды арміі, якія маюць задачай абарону краю ад нападу азраплянія. Гэтыя спэцыяльныя часці войска маюць быць да-веданы да лічбы — 100 тысяч чалавек.

Сіліянацкія паслікі на Зах. Беларусі.

У пятніцу 3-га лютага міністру апошні дзеень падачы сіліянацкай па акурох. Падаем тых сіліянацкіх кандыдатаў, аб якіх Рэдакцыя мае пэўную ведамасці. Мусім зазначыць, што тых сіліянацкіх, якія ўжо фігуравалі як дзяржаўныя, маюць ужо ўстановлены вумар, пад якім яны будуть ісці таксама і па Акурох. Сіліянацкія, якія, як дзяржаўныя, не фігуравалі, вызначаныхnumarou яшчэ ня маюць. Беларускія сіліянацкія работнікі сіліянацкія, якія вядомы, ідуць толькі па Акурох, таму яшчэ numarou ня маюць. Сіліянацкія работнікі мусілі асаўліва ўважна сачыць цяпер за газетай, каб не працуеўці вумару ў сваіх сіліянацкіх, бо мусім зазначыць, што ў юній выбарнай Акурузе будзе свой асобы нумар. Таксама мусім пісаць дзеяніе, што пад сіліянацкімі шыльдамі на час выбараў ідуць рэзныя апкувакі працоўных гушчай, як напр. Янка Станкевіч у рэзных Акурох. Чатырка і Міткевіч у Наваградакіне і шмат іншых. Уважна прачытаіце сіліянацкіх падаючы назовы сіліянацкіх, выписаіце адзначаны імені кандыдатаў, на сколькі яны ведомы Рэдакцыі, так ці інакш вядомыя працоўными гушчамі. Да сюль маєм ведамасці аб такіх сіліянацкіх:

Віленская Акурга

(Вільня і Віленска Троцкі павет — 5 мандатаў, да Сенату — усі Віленскія ваяводы — 4 ман.).

а. Беспартыйны Блён (урадавы, як і дзяржаўны сіліянацкі, мае № 1).

б. Каталіца - Национальны (польскай эндації).

в. П. П. С. (правіца, на сенацкім сіліянацкім ідзе на першым месцы вядомы пералёт віцэ-прэзідэнт Вільні В. Чыж № 2).

г. Работніца Сіліянацкая Еднасць (на вестках буржуазнай прэсы камуністычн., № 13, на першым месцы ідзе б. пасол Варскі

д. Вызваленіе,

е. Сіліянацкія без назову (як паведамляе Kurs. Wil.", якіяго каціка з Троцкай вол. Лініцкага).

ж. Бунд (жыдоўскі).

з. Блён національных меншасцяў (на першым месцы др. Выгодзкі, далей яшчэ два жылы).

и. Агульна-жыдоўскі націянац. блён.

ж. Салідарнасць работнікаў і сіліянацкіх (ПСПС лявіці).

л. Расейскі сіліянацкі (расейскіх манархістаў, для фасону пры кацікі стаіць работнікі, на-прадаў — бацькі).

м. БЕЛАРУСКАЕ СІЛІЯНАЦКАЕ РАБОТНІЦКАЕ АБ'ЯДНАНЬНЕ (кандыдаты да Сіому — П. Наварука, Пекач, К. Круп і І. Мітла, — да Сенату — М. Кепель, М. Сініцкі і інш.).

н. Адраджынне (повастанская група ал-ваката Міцкевіч, збанкрутаванага на міну-выхаварах).

о. Беларускія сіліянацкія і работнікі (Янка Станкевіч).

п. БЕЛАРУСКІ ПРАЦОУНЫ ЛЮД (сенацкая, кандыдаты Аляксандар Уласаў, Фелікс Станкевіч і інш.).

р. Саюз дробных земляробаў (б. „дзіка” пасла Гельмана, угадавец).

Сіліянацкая Акурга

(да Сіому — паветы: Сіліянацкі, Браслаўскі, Даўгіненскі, Пастаўскі — 6 мандатаў; да Сенату — усіе прызначены да Вільні — 4 мандаты).

а. Беспартыйны блён (урадавы).

б. П.П.С. (правіца)

в. Сіліянацкая партыя (stronnictwo chłopskie), на першым месцы стаіць Гофмокль-Астроўскі, Галка.

г. Група выбарчынаў Направы быту ўсіх дніх Красаў (на першым месцы стаіць зна-

чаў — Стагановіч А., Савонь К., Дварчанін І., Гаўрылік Я., Крынчык П., Аляшкевіч А., Лойка І.).

з. Усебеларускі Национальны Сыліянацкі (на першым месцы Паўлюкевіч).

і. Блён Національных Меншасцяў (Рагуля).

в. Агульна Жыдоўскі Национальны Блён.

л. Вызваленіе.

и. Беларускі Дэмакратычнае Аб'яднанье (зусім збанкрутаванага б. сэд. Назарэўская).

н. Расейскі Сыліянацкі (манархіст).

о. Беларускі Гаспадарскі Саюз Сілян і Рабочнікі (вядомага разьбівача фронту працоўных мас Міткевіч).

п. Сыліянацкі беларускіх сілян і работнікі (Янкі Станкевіч, дзе на першым месцы фігуруе Чатырка).

Беластоцкая Акурга *

(да Сіому — паветы Беластоцкі, Сакольскі і Ваўкавыскі — 6 мандатаў да Сенату — Беластоцкое Відаводства — 4 мандаты).

а. Беспартыйны Блён (урадавы).

б. Вызваленіе (П. С. Л.).

в. Выбарны Сыліянацкі Польска-Каталіцкага Блёну.

г. Расейскі Сыліянацкі (манархіст).

д. Усекалісава Манархісткай Арганізацыі.

е. Жыдоўскі Сыліянацкі споўдзярцоўніцтва з Урадам.

ж. Саюз Сілян і работнікі Блён (П. П. С. і Бунд).

з. Беларускіе Сілянскіе Арганізацыі Аб'яднаніе (Таращкевіч Б. Мітла П.).

і. Беларускі Незалежны Выбарны Камітэт Сілян і работнікі — Шырма Р., Прынцыкі П., Грудук М., Хверас Р., Карапецкі П., Тарацэвіч П. і інш.).

л. Агульна Жыдоўскі Национальны Блён.

м. Беластоцкі Акургыны Выбарны Камітэт Сілян і Рабочнікі.

н. Сыліянацкі Сілян Усходніх Красаў — урадоўца.

о. Еднасць і Справядлівасць. (Рэдакцыя дакладна вязнаны).

п. Сыліянацкі беларусаў, жадаючых дзялчыцца да Национальной Меншасці (?).

р. Народная Рабочніцкая Партия (польская).

Сыліянацкі з іншых Акургаў у Рэдакцыю пакуль-што не паступілі.

* Весткі пакуль узяты з мясцовых беластоцкіх газетаў.

Выбарная хроніка.

Сабалеўскі вынікнты са сіліянацкіх кандыдатаў Блёну меншасцяў.

Як паведамляе прэса, вядомы адступнік ад работніцкіх сялянскіх масаў, б. пасол Сабалеўскі, зяліер выкінені сельсаўніцкімі і хадэкамі з ліку кандыдатаў у паслы ад Блёну. Гэты факт тлумачыцца споркай яго за месца па Наваградакаму ваяводству з Рагуляй і страшнай зепапудлярнасцю Сабалеўскага ў гэтай выбарнай акурузе, а асаўліва ў роднай яму Слуцкіх чынін, дзе яго лічачы, як і нележыць, здраднікам працоўных гушчай.

Весь і на-ж табе А. Сілянскай Ніва», злосна радуючыся з якістючага падзелу меншасцяў Грамады, на так даўно голасна заяўляла, што з блёнамі іза большая частка

б. Грамады на чале з п. Сабалеўскім. Ціпер, як выхадзіць, сельсаўніцкі і хадэкі самі сябе добра такі высцебалі, выстаўляючы на паказ яўную ману, якою яны ўсьціж корынці працоўных масы.

Не! Мано даўка не заедзеш. Праўда, як шыла з мяшкі, вылезе!

Наша хроніка.

••• Па загаду Камісара Ураду на м. Вільню сінанікаваны № 3 „Сіла Працы”, за верш пад загалоўкам „Выбарны марш”.

••• Ахвяры для беларускіх гімназій. Слонімская Акурга ўправа Т-ва Бел. Шк. наладзіла школыны тыдзені, за якія сабрали ахвяры для беларускіх незамож

